

Запрашаем наведальца 14 верасня 2024 г. Дзень прапаганды здаровага ладу ЖЫЦЦЯ

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Гадзіна зносін "Падары сабе здароўе"	9.00 - 9.45	Кабінет №4	Бушук Н.Ю.
Мультурок "Спорт у жыцці чалавека"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Скобля Ю.М.
Спаборніцтвы "Спорт! Здароўе! Пазітыў!!	10.50 - 11.35	Стадыён/Спартыўная зала	Ануфрыенка В.М.
Адкрыты мікрафон "Мастацтва быць здаровым" з удзелам Калядзіцкага СДК	11.45 - 12.30	Кабінет №9	Скобля Ю.М.
5 - 8 класы			
Гадзіна зносін "Падары сабе здароўе"	9.00 - 9.45	Кабінет №4	Бушук Н.Ю.
Мультурок "Спорт у жыцці чалавека"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Скобля Ю.М.
Спаборніцтвы "Спорт! Здароўе! Пазітыў!!	10.50 - 11.35	Стадыён/Спартыўная зала	Ануфрыенка В.М.
Адкрыты мікрафон "Мастацтва быць здаровым" з удзелам Калядзіцкага СДК	11.45 - 12.30	Кабінет №9	Скобля Ю.М.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатыўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 11.35	***	***
Спаборніцтвы "Спорт! Здароўе! Пазітыў!!	10.50 - 11.35	Стадыён/Спартыўная зала	Ануфрыенка В.М.
Адкрыты мікрафон "Мастацтва быць здаровым" з удзелам Калядзіцкага СДК	11.45 - 12.30	Кабінет №9	Скобля Ю.М.
Удзел у пасяджэнні Дзіцячай палаты Пружанскага раённага Савета ГА "БРТА"	10.00	г.Пружаны	Грыгор'ева В.В.